

Прмова тав. С. САРКІСАВА на пленуме ЦК ВКП(б) 22 снежня 1935 г.



С. САРКІСАВА

Таварышы! У сваёй прамове ў мяні на выпуску акадэміяў Чырвонай арміі таварыш Сталін паставіў чынам вызначыў нашы заданні ў адносінах поўнага ажыццяўлення лозунга, які таварышам Сталіным быў высунут яшчэ некалькі гадоў таму назад, аб паўсённым асваенні. Ён гаварыў:

«Калі-б на нашых першаахвярных заводах і фабрыках... была дастатковая колькасць кадрова, здольных асваіць гэту тэхніку, крайна наша атрымала-бы вынік у тэрмін і ўзровень больш, чым яна мае зараз. Вось чаму ўпор павінен быць зроблен перш за ўсё на людзях, на кадрах, на работніках, аўладаўшых тэхнікай».

Як вам вядома добра вядома, у сваёй прамове на ўсеазаможнай нарадзе стэханаўскай прамысловасці і транспарту таварыш Сталін, тлумачыць карэнныя прычыны ўзнікнення гэтага выдатнага масавага руху, побач з такімі прычынамі, як карэннае паліпавенне жыцця і быту нашых працоўных, у выніку чаго жыццё стала лепш і веселей, побач з тым, што мы маем вельмі добрую тэхніку, знішчылі капіталізм, побач з гэтым ён падкрэсліў таксама нашы дасягненні ў галіне падрыхтоўкі кадраў.

Таварыш Сталін прамова гаварыў: «Вядома, што за гэтыя два гады ішло асваенне гэтай новай тэхнікі і нараджэнне новых кадраў. Цяпер ясна, што тэя кадры ўжо ёсць у нас. Зразумела, што без такіх кадраў, без гэтых новых людзей у нас не было-бы ніякага стэханаўскага руху».

Вы, таварышы, добра ведаеце, што ўся наша работа ў галіне арганізацыйнай за гэтыя гады скантравалася на тым, каб падрыхтаваць людзей, каб яны маглі тэраў, хутчэй і лепш аўладаць напай выдатнай савецкай тэхнікай. XVII з'езд партыі, на ініцыятыву таварыша Сталіна паставіў пытанне аб падвышэнні нашай арганізацыйнай работы да ўзроўню палітычнага кіравання. Вы ведаеце, што пасля XVII з'езда партыі наша партыйная работа, наша масавая работа была таксама палкам пераключана на тое, каб працаваць з людзьмі. Вы ведаеце, як таварыш Сталін патрабаваў рэпартаваць не аб машынах і верстатках, аб людзях, аўладаўшых машынамі, аб людзях, якіх падрыхтавалі нашы партыйныя, газетныя і іншыя арганізацыі.

— У гэту тэрмін на адным моманце з той выдатнай работы на падрыхтоўку кадраў, якая была праведзена ў нашай краіне пад кіраваннем нашай партыі, пад кіраваннем таварыша Сталіна.

І мяне на ўвазе масавае фарму навучанна рабочых, якой аўдаўся на дзяржаўныя тэхнічныя экзамены. Тое, што адбывалася ў перыяд аднаві дзяржтэхэкзамена (гэта быў шматмесячны перыяд), можна называць масавым рухам нашых кваліфікаваных рабочых за аўдавання тэхнікай. Гэта быў паўсённым вучобны. Людзі ішлі на дзяржаўна-тэхнічныя экзамены, каб даказаць, што яны гатовы аўдаваць тэхнікай. У дзяржаўна-тэхнічным экзамене яны з'явіліся з усямі арганізацыйна-фарма, якая дае ім магчымасць ажыццявіць лозунг правердара, т. з. аўдаваць тэхнікай, каб краіна атрымала ў тэрмін і ўзровень больш ад гэтай тэхнікі.

У нас у Данбасе 154 тыс. рабочых—аўдаўшых, металургіа, хімікаў праходзілі дзяржаўныя тэхнічныя экзамены. З іхнімі рэзультатамі яны вышлі? 69 тыс. чалавек адлілі гэты экзамен на «выдатна», 70 тыс. чалавек—на «добра». Значыцца, пераважнае маса—звыш 90 проц. рабочых—паказала ўжо залогом да стэханаўскага руху, што яны гатовы аўдаваць тэхнікай, ажыццяўляючы лозунг таварыша Сталіна. Вугольшчыкі, сярэдні стэханаўскі рух з'явіўся ўпершыню—735 тысячы вугольшчыкаў адлілі дзяржаўна-тэхнічныя экзамены, з іх 30 тыс.—на «выдатна», 38 тыс.—на «добра». У Данбасе, такім чынам, асноўныя кадры рабочых, якіх прапавалі іа механікаў, праходзілі выдатную работу над сабой уласнай падрыхтоўкай і, такім чынам, яны ўжо былі гатовы да таго, каб на новай савецкай тэхніцы даць у тэрмін чатыры разы больш, чым раней.

Тое-ж самае ў металургіі. 23.800 металургіаў адлілі дзяржтэхэкзамен, з іх 12 тыс. адлілі на «выдатна», 10 тыс.—на «добра». Комуністы і камсомольцы ішлі наперадзе ўсёх: 3—4 проц. комуністаў і камсомольцаў адлілі дзяржтэхэкзамен на «авадальна», а ўсе астатнія (90—97 проц.) адлілі дзяржтэхэкзамен на «добра» і «выдатна». Мы лічылі, што гэта і ёсць вымяненне той задачы, якая была вызначана XVII з'ездам партыі,—задачы работы над людзьмі, задачы падвышэння арганізацыйнай работы да ўзроўню палітычнага кіравання.

Вось у гэтай масе выдатнікаў, пераважных улава, і вырасілі першыя стэханаўцы і сам Алексей Сталінаў. Аб гэтым сказана ў прамове паставіў, які прадстаўляў нашаму пленуму. І магу тут назваць сотні, некалькі тысяч імён. Які адлілі дзяржтэхэкзамен на «выдатна», якія з'яўляюцца першымі стэханаўцамі. Ды і іншыя і не маглі быць: людзі аўдавалі тэхнікай, асваілі тэхніку, і падзіі зараз у стане пака-

ва каняго. І ўсюды, дзе ажыццяўлялася гэта сістэма абслугоўвання двух коней адным канягонам, усюды мы маем павышэнне прадукцыйнасці ад 200 да 500 і больш процантаў. Чаму? Таму, што паўсённым усе сем гадзін рабочага часу заручаюцца, няма на рамяноўках лішніх сутрачэй і няма прастоў. З другога боку, коны аднаўчаюцца, бо калі адзін канягон працуе на адным коні ўвесь час, адзін конь павінен працаваць 7 гадзін. Ва ўмовах шахты ён стомляецца. А тут у канягона два коні—адзін конь пад паўраўня, адзін конь—стала. Пакуль ён вошчы, гэты конь аднаўчаецца. Ён паставіў пад паўгрузу другога коня, а таго вядзе да ствала. Атрымаецца поўная заручаў рабочага часу канягона і павышэнне прадукцыйнасці ад 200 да 500 проц. Мы гэты вопыт шырока папулярызавалі. Мы прамалі ўсе меры да таго, каб гэты працяглы рацыяналізацыя была ў нас прыменена на другіх шахтах.

Тое-ж самае любілічы. Хто не ведае прастай працы любілічы? Заўсёды лічылі, што уласна каляжычы любілічы нама чаго асаблівага ўвагі ўдаляць. Гэтыя рабытнікі тамак прайшлі дзяржтэхэкзамен. У большасці сваёй—гэта работнікі, якія зараз пераключылі ад абслугоўвання адной любілічы да абслугоўвання двух любілічы. Што тут патрабуецца? Цэнтрыялізацыя кіравання любілічы. Там, дзе інжынерна-тэхнічны персанал пашоў насустрэчу, там створаны ўсе ўмовы, каб любілічы абслугоўвалі дзве любілічы. Калі любілічы абслугоўвалі дзве любілічы, то атрымліваецца вельмі высокі рост прадукцыйнасці працы.

Тое-ж самае прымянілі і ў другіх галінах вытворчасці. Прыклад вугалю зараў і іншыя галіны прамысловасці. Вось, напрыклад, па электравэнергіі: машыніст турбагенератара раней працаваў з адным памочнікам на Зубеўскай электрастанцыі; той-жа машыніст цяпер працуе без памочніка. А чаму? Таму, што ў яго на стадыі ўстапоўлен телефон для сувязі на вышэйшай апары. А гэты памочнік служыў сродкам сувязі. Рацыяналізацыя вельмі простае, але яна, як мы ўжо выправавалі, дае вельмі добрыя рэзультаты.

Або два ваты, з плошчай нагрэву ў 1.500 кв. метраў, зараз абслугоўваюцца адным качагарам, а раней яны абслугоўваліся двума качагарамі. Які гэтага дасягнулі? Вынесена кіраванне шыберамі і маўтынны фароніам і рабочым месцы качагара. Па-другое, вынесены і рабочым месцы аператры млыноў. Пун-трале, вынесена ў адзін пункт кіраванне ітапальнымі вентылямі і, нарэшце, валамерныя валакны на катках вынесены ў адзін бок.

Які бачыце, простае змяненне ў кіраванні прывяло да таго, што адзін чалавек кіруе лепш і з большымі дасягненнямі ў галіне выдаткавання апалу дзвума агрегатамі.

Тое-ж самае адбываецца на будоўлях. І хачу тут прывесці таксама рад прыкладаў, якія паказваюць, чаго дасягаюць лепшыя людзі, які ўжо прайшлі тэхнічным мінімуму.

Раней камонішчы сам падносіў і рабочым месцы камен, падрыхтоўваў раствор, клалішчы а вадкаўшы матэрыялы. Цяпер гэту работу робяць дапаможныя рабочыя, з каменчыкам робяць кладку цэглы. Камонішчы Рукавоў на працягу 7-гадзіннай змены даў кладку 25 тыс. цэглы, а другіі каменчык 5 тыс., 7 тыс., 10 тыс. і т. д.

Электраваршчыкі. Якаў іх рацыяналізацыя і як у іх прымяняюцца метады Сталінаў? Яны павылілі прадукцыйнасць у два і больш разоў, павылілі тэмпературу да 100 проц., усе астатнія выконваюць, а пераважна больш

шасць перавышонае нормы. Па тэрму «Максеевуголь» рабочыя, якія выконваюць нормы да 100 проц., —4,4 проц., а 93,6 проц. выконваюць і перавыконваюць нормы, прычым больш трох чвэртак рабочых нормы выконваюць ад 130 проц. і больш.

У нас у працэсе стэханаўскага руху высунулася выдатная група найбольш перадавых стэханаўцаў, мы іх назвалі майстрамі вугалю. Мы казалі, што званне майстра вугалю атрымлівае той стэханаўца, які на працягу ўсяго месяца выконвае сваю норму не менш, чым на 200 процантаў. І вось разгарнуўся рух майстроў вугалю. У кастрычніку мы мелі 4 тыс. майстроў, а ўжо ў лістападзе—каля 8 тысяч такіх майстроў, у снежні, няма ніякага сумнення, іх будзе 12—15 тыс. (Апладысменты).

Нашых стэханаўцаў зусім правільна запыталі на ўсеазаможнай нарадзе стэханаўцаў, чаму ўрубавыя машыны аўдаюць. Вось я сёння магу сказаць, што ў значнай меры зараз, у снежні, адстававанне ўрубавых машын ліквідавана, і ўрубавыя машыны зараз маюць майстроў не менш, чым на адным машыну. Мы маем 223 майстроў урубавых машын (у лістападзе), у той час, калі ў кастрычніку месцы было толькі 120. За адзін месяц колькасць майстроў вырасла больш чым на 100 чалавек. Сюды не ўваходзяць такія ўрубавыя машыны-стэханаўцы, якія выконваюць норму нават на 190 проц., бо майстар—гэта той, хто выконвае норму на 200 проц. і больш. Несумнення, што машыністам урубавых машын прадстаіць яшчэ вельмі многа работы, і рух стэханаўцаў дасць нам магчымасць ліквідаваць адстававанне ўрубавых машын поўнасьцю ўжо ў бліжэйшы час.

Падрыхтоўчыя работы. Заўсёды, калі «на-гора» выдасца выдатная колькасць вугалю, людзі, якія вядуць вугольную прамысловасць, адразу задаюць пытанне: а як з падрыхтоўчымі работамі? І гэты пытанне зусім натуральнае. Мы таксама ведаем вугольную прамысловасць і сёння за тым, каб падрыхтоўчыя работы не адстававалі. Калі ўзяць лістапад у адносінах да верасня, то ён даў больш рост падрыхтоўчых работ, чым рост здабычы падрыхтоўчых работ за гэтыя 3 месяцы стэханаўскага руху ў агульным на Данбасе ішлі такімі-ж стэханаўскімі тэмпамі. Але пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ёсць падрыхтоўчыя работы, якія падрыхтоўчыя належаць на тое, каб не было ніводнай шахты, на якой-бы падрыхтоўчыя работы адставалі.

Стэханаўскі рух ускрывае ралновы, вельмі добрыя паказальнікі. Алізін з нашых урачоў у тэрме «Данбасантраціг» выдасца ў працягу двух месцаў (кастрычнік—лістапад) за ахворваннем рабочых-стэханаўцаў у параўнанні з рабочымі-не-стэханаўцамі. Вось рэзультаты. Колькасць вызваленыя за гэтыя 2 месяцы на агульнай захворваемасці рабочых-не-стэханаўцаў на кожнага 100 чалавек—8,4, а стэханаўцаў—толькі 1,3. Колькасць вызваленыя ад работы ў выніку траўмы не-стэханаўцаў на 100 чалавек—2,1, а стэханаўцаў—толькі 0,4.

Сталін. У чым справа? Сарнісаў. Справа ў тым, што стэханаўцы аўдавалі тэхнікай, у Сталіна, дабіліся немалых поспехаў. Стэханаўцаў ведае, як трэба энсплававаць забой, як трэба мацаваць, каб перада на яго не валілася. Ну і зразумела, што заробатае ў яго вельмі добра. Ён мае нуды лепш і зможней, і ў рэзультате захворваемасць у яго вельмі нізкая. А ўсякія контраролюцыйныя элементы гаварылі, што стэханаўскія металы—гэта напружанне мускулаў і фізічнай сілы, што яны стараюцца небыспэчэнна абетапоу да тэхнікі іспэчэннасці і т. д. Які бачыце факты гавораць зусім адваротнае. Яна ніякага сумнення ў тым, што імяна шлях ліквідацыі захворваемасці і траўмы сярэдніх рабочых—гэта шлях разгортвання стэханаўскага руху на шахтах. (Апладысменты).

Тое-ж самае мы маем па металургіі, па транспарту.

Пі металургіі. Тут не так шырока прымяняюцца стэханаўскія метады, як у вугалі. Правільна гаварыць таварыш Орджанікідзе, гаварыць аб металургах, якія спэцэчату разважалі прыбытна так: «Вугольшчыкі—адзін народ, для іх патрэбны стэханаўскія метады, а наоколы мы, металургі, перадавыя людзі, мы пазнаем, можа, які-небудзь іншы метады будучы дзень нас».

Але зараз, асабліва пасля ўсеазаможнай нарады стэханаўцаў, пры металургіі разгортваюць прымяненне стэханаўскіх метадаў работы, і вост некаторыя рэзультаты. На заводзе імя Кірава на домнай печы будзе дасягнуць каэфіцыента выкарыстання аб'ёму 0,57. Верна, гэта больш толькі адзін раз. Але гэта было дасягнута выключна на шляхам правільнай арганізацыі работ на домнай печы. На заводзе імя Сталіна, старым заводзе, будзе дасягнуць каэфіцыент 0,60. На Енакееўскім заводзе будзе дасягнуць каэфіцыент 0,70.

На заводзе імя Ільіча, як вам вядома, стаяў Я. Шаміг, унаага

роджаны ордэнам Леніна, дасягнуў вышэйшай сталі з квадратнага метра 14—15 тон. На заводзе імя Кірава стаяў Я. Зільберштейн дасягнуў 11 тон. На працягу ёсць такія-ж паказальнікі. Гэта, вядома, стэханаўскія дасягненні, на іхні павіна раўняцца металургія.

Таварышы, некалькі слоў аб тым, як у нас атрымаў разгортванне стэханаўскі рух. Амаль на наступны дзень, калі Алексей Сталінаў даў свой рэкорд, мы атрымалі тэлеграму ад таварыша Орджанікідзе. У гэтай тэлеграме тав. Орджанікідзе пісаў: «Цяпер усё пытанне ў тым, каб на вопне гэтых таварышоў арганізаваць работу па здабычы вугалю і падлічы на належную вышнюю работу ва ўсім Данбасе, ва ўсіх вугольных басейнах». Апрача таго, таварыш Орджанікідзе ўказаў, што «работа стэханаўцаў апрадывае ўсе старыя ўздулены ад нормам выпрацоўкі забойшчыка». Ён пісаў: «Няма сумнення, што іх прыкладу паследуюць машыністы ўрубавых машын і электравозаў, а таксама навалышчыкі і капагоны».

«І не ўстаю,—пісаў таварыш Орджанікідзе,—што можна пелнакоўся, што гэты рух сустрачае а боку некаторых адсталых кіраўнікоў абыватальскі скептыцызм, што на справе будзе азначыць сабатаж. Таіх гора-кіраўнікоў трэба неадкладна адхіліць».

Таварыш Кагановіч, пасля таго, як стала яму вядома аб першых стэханаўскіх поспехах транспарту, прыслаў тэлеграму, якая падтрымала ўсё нас, бо мы ішлі больш адчулі, што гэта сапраўды тое, аб чым гаварыў правільна наш партыі таварыш Сталін. «Перадавікі Данейскай дарогі,—пісаў тав. Кагановіч,—правільна праходзіць сувязь сваёй работы па пазакарнае работы паравозаў з работай перадавікоў-забойшчыкаў, вугольшчыкаў Данбаса—Стэханава, Данкава, Тарохіна, Нікіты Іозава. Ва ўсіх кутках нашай вялікай радзімы, дзесяты і сотні тысяч улаваў адлучыліся на выдатныя правядзены народы тав. Сталіна аб выкарыстанні тэхнікі да дна і паказваюць узоры гераічнай работы на аўдаванні тэхнікі і на вышэйшым прадукцыйнасці працы».

Непасрэдная дапамога, якую мы атрымлівалі на лініі Наркамхіпрама тав. Орджанікідзе і на лініі выдатнага транспарту ад тав. Кагановіча, умацавала тую работу, якая была праведзена на рэагортванне стэханаўскага руху. Усё гэта, вядома, даю сілу нам, мільёнам работнікам. Апрача таго, што ўсё гэта пераванала рабочых у тым, што метады Сталінава—гэта метады, якія падтрымліваюць наша партыя і ўрад. Гэта даю нам магчымасць, ускрываюць сабатажнікаў, знішчыць іх. Але барыцца з сабатажнікамі яшчэ не скончылася.

Стэханаўскі рух доўгі час абмяжоўваўся ахопам пасобных груп рабочых, ахопам пасобных участкаў, пасобных цахаў. Гэта было да ўсеазаможнай нарады стэханаўцаў. Калі на ўсеазаможнай нарадзе стэханаўцаў тав. Сталін указаў, што цяпер задача заключалася ў тым, каб разгарнуць і ахапіць усёх рабочых, перавесці новыя прадрывомы на стэханаўскі метады работы, мы ажыццяўляючы гэта ўказанне тав. Сталіна, дабіліся немалых поспехаў. Нашы людзі, нашы новыя перадавікі, арганізатары вытворчасці з'явіліся новаю фарму разгортвання стэханаўскага руху. Гэта форма—аб гэтым гаварыў тав. Орджанікідзе—вядома пад назвай стэханаўскага змены. У чым заключалася сутнасць стэханаўскай змены? Калі адзін работні прапуе па стэханаўскаму металу, а інжынерна-тэхнічны персанал у бачку, то гэты работні яшчэ можа прапаванаць па-стэханаўску. Калі адна брыгада прапуе па-стэханаўску, а пачальнік участка прыглядзецца, то і такая брыгада дасягне рэзультатаў. Але калі толькі адна брыгада прапуе па-стэханаўску, яна адна не можа павышыць свой прадукт (вугаль) «на-гора», па наверхню, бо адкатыя дрэнна арганізавана, рух дрэнна арганізаваны, пад'ём дрэнна працуе. Само сабой зразумела, трэба было знайсці такую форму, якая дадала-б нам магчымасць усе вытворчыя працэсы перавесці на метады Сталінава і разам з тым стварыць такія арганізацыйныя ўмовы, пры якіх спецыяліст або пайшоў-бы на чале гэтага руху, або стаў-бы адкрыта супроць гэтага руху.

З самага пачатку стэханаўскаму змені арганізавалі так: мы скантравалі лепшых людзей шахты (стэханаўцаў) у адной змены. На шахце імя Дзяржынскага прапуе звыш 2.000 рабочых, сярэдні іх 500 або 600 стэханаўцаў. Мы моём іх у улаў і адну змену. Гаварылі: «А што-ж будзе рабіць другіі змены без стэханаўцаў?» Ён сказаў: «Там з'явіцца новыя стэханаўцы». Ік толькі адна змена абаваіла сябе стэханаўскай талы, вядома, большасць інжынераў і тэхнікаў перастала прыглядзецца і ўключылася ў гэту справу. У рэзультате атрымалася, што за адну змену шахта выдала 1.721 тону супроць звычайных 900 тон. Мы атрымалі вельмі значныя рэзультаты, павылілі здабычу вугалю адразу за адну змену, амаль

на 100 проц. Гэта арганізацыйная форма—стэханаўскія змены,—ахапіла пяць дзесяткі шахт. Ад стэханаўскіх змен перайшлі да стэханаўскіх сутак на шахтах. Цяпер мы намайем і пачалі ажыццяўляць пераход на стэханаўскую пайшоўку. А гэта азначает павышы графік работы па металу Сталінава на пяць пяць дзён. Гэта адкрывае самыя шырокія перспектывы ўз'янення вялікай масы рабочых і інжынерна-тэхнічных работнікаў у стэханаўскі рух. Мы маем на радзе шахт п'яцятна інжынераў і тэхнікаў, якія пачалі не то што дапамагаць, а ўзнаваляць гэты рух.

Я павінен сказаць, што гэты вопыт стэханаўскіх змен, дзён і сутак пераінуе ўжо і на машынабудавальных заводах. Хаду агаласіць парачку фактаў.

На Горлаўскім машынабудавальным заводзе (гэта не малыя завод, абы будыні) на вопыт шахт з'явіўся стэханаўскі дзень. Які рэзультат атрымаўся? Па механічнаму паху план выканан на 202 проц., на ўрубавану—на 185 проц., на кацельняма—на 284 проц. і т. д. Па ўсяму заводу—на 207 проц. 619 стэханаўцаў далі прадукцыйнасць звыш 200 проц.

Чубар. А на наступныя суткі? Сарнісаў. Ік яны цяпер арганізуюць наступныя суткі? У іх тры змены. Іны гэтыя тры змены выкарыстоўваюць цяпер наступным парадкам: першую і другую змену камплектуюць рабочыя ўсё абсталяваны, усе верштаты, прычым рабочыя бярэць з тэрпей змены. Такім чынам, выкарыстоўваюць ўнутраныя змены, выкарыстоўваюць рабочыя тэрпей змены, яны поўнасьцю камплектуюць першую дзень змены. А што робіць тэрпей змена? Тэрпей змена—падрыхтоўка. У гэту змену яны скантравалі, пераінуў туды ўсё лепшых тэхнолагаў і лепшых планіроўшчыкаў. Стварылі спецыяльную загатоўчую брыгаду, якая загатоўвае рабочыя налады для першай і другой змены, падрыхтоўваюцца чарпачы, агадаць падрыхтоўваюцца рэжучыя і вымаральныя інструменты, загатоўкі разнасьці на верштатах, т. з. ліццэ, пакоўка, пракаты матэрыялы і т. д. У рэзультате яны, несумнення, дадуць дзень зменамі выканана плана ўсяго завода на 200 проц., бо правільна арганізаваны народ, правільна расставлены сілы.

«Як у нас працавалі раней на шахтах? Калі можна было-б на шахтах увеці пятую змену, нашы вугольшчыкі з радасцю ўваілі-б пятую змену. Ём вдалася, што чым больш змен, тым больш будзе вугалю. І, вядома, проста па-варварску эксплававалі каавер, пад'ём і ўсё іншае. А потым скардзіліся: рабочыя, моў, не халіа. А цяпер вядома, што мы за адну стэханаўскую змену, шляхам правільнай арганізацыі гэтай змены, даем на 150 проц., а нават часамі на 200 проц. больш, чым раней давалі ў тры змены, за ількі суткі. Вось гэта новая арганізацыйная форма стэханаўскага руху, якая дае магчымасць прымянення стэханаўскіх метадаў на ўсёх звышніх вытворчасці, масава ахопу рабочых гэтымі метадамі і разам з тым прынуца інжынераў і тэхнікаў прадаваць па-стэханаўску. Наогул майце на ўвазе, там, дзе інжынер і тэхнік узначальваюць гэты рух, рабочы пад кіраваннем намінальнага састава дасягаюць цудоўных рэзультатаў».

Стэханаўскія змены практыкуюцца і на металургічных заводах. Вось, напрыклад, на Енакееўскім металургічным заводзе за адну стэханаўскую змену ў працяглым паху даў каля двух тысяч тон пракату супроць 1.500 тон».

Орджанікідзе. Дзёны? Сарнісаў. Дзёны. Далей, як вам вядома, на Тарохінскім заводзе паказальнікі яшчэ лепшыя. Там арганізавалі стэханаўскую змену (гэта было 17 снежня), і чаго яны дабіліся? Яны далі 205 проц. сутачнай работы ўсяго завода. Сярэдняя прадукцыйнасць—318 проц. Прастоў? Абсталяваны менш у пачатку раз супроць звышчатынага. Брак—у 2,5 разы менш супроць звычайнага. Звыш 300 чалавек за першы дзень гадзіны работы перавышоналі дзёнавую работу. Чаку? Таму, што змена была падрыхтавана. Пытанне: ці не лепш дзень змены будзе, а адна змена ніякай прадукцыйнасці. Тут скрыты вельмі значны резервы, і гэтыя резервы ўскрываюцца, як толькі людзі пераходзяць на сувальны стэханаўскі метады работы.

І павінен азначыць, што ў разгортванні стэханаўскага руху іранічна тою адтрыму друц.

Нашы таварышы за гэты час літаральна былі ператвораны ў масавага пінтатара стэханаўскіх метадаў работы.

ПРЫЯТ ПРАМОВЫ ТАВ. С. САРКІСАВА НА 3-Й СТАР.

Працяг прамовы тав. С. САРКІСАВА

Ход падрыхтоўкі да веснавой сьўбы па БССР на 30 снежня 1935 года

даў. На старонках друку выступалі стыханьні. Наогул работа была праведзена так, каб ва ўсіх вёсках карэспандэнты былі стыханьні. Не журналісты пісалі, як такі і такі стыханец працаваў. Мы гаварылі: нахай стыханец сам напіша, як ён працаваў.

Голас. Правільна.

Саркісаў. Гэта выхадзіць больш ясна і проста. І другі работы, чытаючы гэта, ведае, што сапраўды такі чалавек існуе.

Молатаў, Правільна.

Саркісаў. Далей, мы вылучылі намала брашуру за гэты час. Аўтарамі былі стыханьні. Мы гаварылі нашым навуковым органам: не складвайце брашуру ад стыханьні, а дапамажыце стыханьні самім пісаць. Быў у нас такі горкі вопыт: адзін навуковы работнік так перабіраў усё, што прышлося атрымаць брашуру. А ў калі мы пачалі брашуры выдываць пад аўтарствам саміх стыханцаў, гэта была літаральна залатая рэч. Брашуры распаўсюджваліся па ўсіх шахтах і заводах, людзі маглі вычытаць, як працаваў па стыханцаў. Далей, мы збіралі наравы і адрэты, дакладчыкі-стыханьні. Арганізацыя валі гэта наравы мы, але ўстанавілі шэраў, што асноўныя дакладчыкі — стыханьні. Вось стыханец-наган — нахай ён робіць нахай. Стыханец-забойшчык — нахай ён чытае лепш. Машыніст урубавы, сталвар — нахай яны робяць дакладчы. І быў у многіх такіх сходах і любіла было глядзець, як гэтыя людзі зьявляюць адрэты асабіста і а якім гонарам яны гэта робіць. Некаторыя літаральна робілі ўражанне прафэсару са стыханцаў у 20 год: так спакойна яны разказвалі аб сваім металдзе і так вразумела. Відэлі адразу, што ўся аўдыторыя становіцца стыханцаў. Такім-жа шляхам былі скліканы зьезды, а пасля шматлікія сходы работных па асобным прафэсіях. Мы гэту работу нічо не скончылі. Мы гаварылі нашым работнікам: нам не патрэбны «агульны» сход, дзе прысутнічаюць маваляшчыкі, наганісты, машыністы і забойшчыкі і хто-небудзь выступае і робіць даклад ад стыханцаў. Такі дакладчы не можа сказаць, як працаваў па стыханцаў кожнай прафэсіі ў пасобку. Вось чаму мы гаварылі нашым работнікам: зьбіраць работных па прафэсіях. Нахай у цябе 5 машыністаў, — зьбіра іх у два прыёмы: два машыністы на адзін сход і тры на другі сход, каб іх не адарваць ад работы. Дакладчыкам нахай будзе стыханец — машыніст урубавы машыны. Пасля ўсеагульнай нарады стыханцаў гэта работа разгарнулася, і мы, як правіла, не праводзім так: першым пытаннем ідзе чытанне прамовы таварыша Сталіна, прычым чытаючы вышукваем тых, хто ўмеў чытаць і тут-жа даваў глумачны кожны наасобнай мыслі (чытаючы), які прыводзіў кіруючыя партработнікі. Другі дакладчык — стыханец, які выступае і разказвае аб тым, як таварыш Сталін рэкамендуваў працаваць і як ён сам працуе, выконваючы ўказанні правядары. Вось імяна на гэтым металду, па гэтым ўзору мы дзейнічалі.

Далей, мы збіралі катэгіі гаспадары, дакладчыкі-апоў стыханцаў. Яны выступалі, разказвалі: «Вось я, твой сусед, працую па стыханцаў, мой заробок такі і такі, а вось твой муж адстае, ён таксама можа працаваць, як я працую». І, вядома, гэта дае добрыя вынікі. (Смех, апладыменты). Яны-ж (катэгіі гаспадары) чытаюць, бачыць, што чалавек заробіў 1.000 руб., прыходзіць, пытаюць мужоў, колькі яны заробілі? Тыя адказваюць: 200 рублёў. Чаму? — п'ятыя жонка. Ён увальвае звычайна на ўсё іх аб'ектыўныя ўмовы, а мы яго запрамаем на сход катэгіі гаспадары са стыханцаў і вышукваем. (Смех).

Такім чынам, у нас высуваюцца новыя грамадскія кадры са стыханцаў: карэспандэнты газет, аўтары брашуры, дакладчыкі, лектары, агітатары, арганізатары, інструктары. Адна брыгада наганцаў — майстроў адкаткі — у 3 чалавекі з шахты імя Ільіча была паслана намі ў Чыслюкоўскі раён. Кожны з гэтых гомасольшчыкаў наганцаў працуе на двух конях. Яны на працягу месяца перавярнулі ўвесь Чыслюкоўскі раён, пераходзячы з шахты на шахту, наладжваючы сходы, указваючы наганцаў, як працаваць.

Вось гэтыя металды даюць найвышэйшыя вынікі. Яны забяспечваюць разгортванне партыйнай і масавай работы. Побач з разгортваннем прамовы таварыша Сталіна мы дасягаем жыгвога пакаў таго, як працаваць па стыханцаў. Негага гаварыць, што ад партыйнага работніка мы патрабуем, каб ён дасканала ведаў стыханцаў металды работы, бо калі ён прыходзіць да работчага і яго пытаюць, як забойшчык, машыніст або маваляшчык працуюць па стыханцаў, як наганцаў працуе на 2-х конях, а ён не ведае, — вядома, да яго падрываецца на ўсёкае давер'е.

Хачу спыніцца яшчэ на пытанні аб зароботнай п'яце. Шмат літчы ёсьць астаўкаў ураўняўкі і абычлікі. Таварыш Сталін на XVII з'ездзе партыі, як вам вядома, вельмі востра паставіў гэта пытанне. Ён гаварыў, што сацыялізм азначае: кожны працуе на здольнасціх і кожны атрымлівае па працы. Шт тае ўсёды робіцца па нас? Не, таварышы. Вазьміце брыгадну здэльшчыню, якая была ў вугольных брыгадах. Там кожны працаваў нават не на здольнасціх, бо тых, якія былі нездольны, зусім не працавалі, а ў выніку ўсе атрымлівалі п'яце. Усё дэпнілася на колькасці членаў брыгады, на стаўкі.

Кагановіч. На разрады.

Саркісаў. А стаўкі ў іх аднолькавыя для ўсіх адбойшчыкаў. Таму і атрымліваюцца, што адзін выконвае 3 нормы, а другі п'яную норму, а зарплату ўсе атрымліваюць паровні. Гэта-ж рэжа стыханцаў рух. Гавораць, ёсь сабатажнікі (а сабатажнік сапраўды яшчэ намала), дык вось гэта (ураўняўка) і ёсь сапраўды сабатаж стыханцаў руху. Тут праходзіліся, і тав. Оражнікі ідзе гэта санцыянаваў, перайці шырэй на індывідуальную здэльшчыню. Трэба сказаць, што ўсе стыханьні патрабуюць індывідуальнай здэльшчыні. Стыханьні не супроць павышэння норм выпрацоўкі. Наадварот, яны самі бачыць недаратнаць гэтых норм і

яны самі выступаюць і гавораць, што гэтыя нормы трэба змяніць. Нормы абавязкова трэба змяніць. Я ўжо сказаў, што ў вугольнай прамысловасці трэба даць новыя, павышаныя нормы выпрацоўкі ўжо ў студзені, бо калі гэта будзе зроблена ў маі і нават у красавіку, то тады мала застанецца часу для поўнага асваення гэтых норм адсталымі работнікам.

А потым шляхам знішчэння астаўкаў абычлікі, астаўкаў ураўняўкі трэба стварыць умовы для таго, каб стыханцаў маглі і далей унімаць прадукцыйнасць працы.

Я павінен прывесці некалькі фактаў, якія датычаць не вугольнай прамысловасці, — там ураўняўка і абывацка мелі глыбокія карані, — а металургіі, дзе аарботная п'ята арганізавана лепш. На Енаквёўскім заводзе гарнава атрамывае зарплату па вытворчасці чыгуна на сутачных выніках работы, шляхам дэлявання сутачнай выпрацоўкі на усю брыгаду. І вось што атрымаўся ў выніку. 20 лістапада змяна майстра Ераміна (п'я № 3) вышывала 313 тон чыгуна пры плане ў 217 тон. Гаварыўшы Жукаў у гэту амену заробіў каля 21 рублёў, гарнава Вабен — каля 21 рублёў. Сталін на гэтай п'яце заробіў каля 21 рублёў.

Я павінен прывесці некалькі фактаў, якія датычаць не вугольнай прамысловасці, — там ураўняўка і абывацка мелі глыбокія карані, — а металургіі, дзе аарботная п'ята арганізавана лепш. На Енаквёўскім заводзе гарнава атрамывае зарплату па вытворчасці чыгуна на сутачных выніках работы, шляхам дэлявання сутачнай выпрацоўкі на усю брыгаду. І вось што атрымаўся ў выніку. 20 лістапада змяна майстра Ераміна (п'я № 3) вышывала 313 тон чыгуна пры плане ў 217 тон. Гаварыўшы Жукаў у гэту амену заробіў каля 21 рублёў, гарнава Вабен — каля 21 рублёў. Сталін на гэтай п'яце заробіў каля 21 рублёў.

Такія факты маюць месца і па машынабудаванні, такія факты маюць месца і па іншых галінах прамысловасці.

Мне здаецца, што нам патрэбна адначасова вырашыць яшчэ рэд арганізацыйныя пытаньня. Гавораць аб вугалі, я думаю, што трэба пайсці на лініі неагортага раздзялення двух намых трэстаў, а трэба, каб яны маглі лепш і бліжэй знаёміцца з жыццём шахт. Яны заада та вылікі трэсты і ніяк не ахаляюць работу кожнай асобнай шахты. Гэта — вельмі неабходнае мерапрыемства, якое трэба правесці ў вугольнай прамысловасці.

Потым, мне здаецца, патрэбна ва ўсіх галінах прамысловасці больш рашуча зараз прымяняць металды стыханцаў амені і стыханцаў сутак. Гэта прымяніма зараз і ў металургічнай прамысловасці і на транспарце.

Кагановіч. У нас ужо ёсьць даспытчары змены стыханцаў.

Саркісаў. Так, у нас у Палескім аддзяленні таварышы арганізавалі комплекснае прымяненне стыханцаў металду па працяжонае дыспетчара тав. Веранічкіна. Яны рашылі прымяняць усё, што ёсьць стыханцаў у транспарце, на адной стаянцы, і

адным аддзяленні. Метал Петра Крыўлоса па кіраўніцтву таварыша, метал стыханцаў і т. д. — словам, усе гэтыя металды, прымяняючы адначасова ў адным аддзяленні, на адной стаянцы, яны атрымалі вылікі рэзультаты.

Кагановіч. Там добры начальны стаянцы.

Саркісаў. Так, там добры начальны стаянцы. І вось рэзультаты: пры норме праство ў 8 гадзін яны мелі ў лістападзе 8,3 гадзіны, у першую декаду снежня яны мелі 7,2 гадзіны, а ў другую декаду снежня — 5,3 гадзіны. Гэта, вядома, вылікі рэзультат.

Кагановіч. У Красным Лімане, дзе механічная горна, там чорт ведае як справа стаць.

Саркісаў. Тав. Леўчанка ўзяў на сабе арганізаванне стыханцаў суткі. Гэта азначае, што там трэба мабілізаваць усё сілы, каб сапраўды ўсё лепшае паставіць на ногі, каб сапраўды захоўваць графік работ.

Я не хачу, каб мы няправільна аразумелі. Я павінен сказаць, што ў нас у Данбасе яшчэ больш недахопаў, чым дасягненні. Безумола. Ніхто не можа сказаць, што адабыта 240 тыс. тон з'яўляецца поўнацэнна стыханцаў, прэзельная. Калі 15 дзён таму навад мяне п'ятылі (тады мы дэвалі адабыта 185 тыс. тон), — а колькі будзе далей? — я гаварыў: будзе прыкладна 200—225 тысяч тон, і не ўгадаў. Зараз — 230—240 тыс. тон. Калі вы запытаеце: а што, гэты ёсьць тав, таго мы дабіжамся? — я павінен сказаць: зусім не, зроблен толькі пачатак. Работы наперадзе яшчэ многа і па вугалі, і па металургіі, і па машынабудаванні, і па транспарту.

Стыханцаў рух, гаварыў таварыш Сталін, заклікан зрабіць рэвалюцыю ў нашай прамысловасці.

Стыханцаў рух з'яўляецца п'явардженнем, бліскучым папярэдженнем усёй правільнасці генеральнай лініі нашай партыі. Стыханцаў рух, як правільна ўказаў у праекце паставоны пленума ЦК, з'яўляецца рэзультатам г'янаці перамог нашай партыі пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, рэзультатам таго, што мы ліквідавалі капіталізм і яго паршываў агуцтуру, усю гэту вопытэ вольнацэнна швалі: трактары, віноўпаў і інш. Стыханцаў рух адкрывае новыя шырокія перспектывы і для гаспадарчай, і для партыйнай, і для масавай, і для камсамольскай, і для профсаўнавай работы.

Магу адно сказаць: мы, дзевяці большэвікі, настаяем зрабіць усё, каб быць у перадавых р'ядах рэвалюцыі, якую робіць стыханцаў рух у нашай прамысловасці, рэвалюцыі, якую кіруе наша партыя пад геніяльным вадзільствам нашага правядары і настаяма таварыша Сталіна. (Доўгія апладыменты).

РАЁНЫ

Ачышч. насення між калгасаў	Абмецена па Забраправ. кармоў		Засыпана насення п'ятагалопа траў		Загатоўлена п'ятагалопа траў		
	Божыявак праз трапер	Ільну	Божыявак	Кульба	Моргах	Грубых	
1. Чырвонаслабодскі	99,3 95,3	100,0 26,0	38,5 48,0	144,2 23,4	56,8 23,3	57,2 34,1	61,5 28,8
2. Пухавіцкі	99,8 100,0	100,0 58,9	13,5 37,5	51,0 84,9	33,8 57,4	80,2 81,3	100,0 48,9
3. Заслаўскі	97,7 70,8	58,5 51,8	84,9 31,2	51,6 17,8	61,6 —	100,0 88,2	34,7 —
4. Чашніцкі	96,6 92,2	93,5 19,0	43,0 82,4	96,3 16,0	96,0 —	34,5 94,5	8,9 —
5. Хойніцкі	96,2 100,0	100,0 28,0	4,0 34,3	67,3 8,6	79,0 24,8	265,3 60,7	77,9 6,1
6. Тураўскі	95,9 90,0	84,3 —	—	24,2 88,8	—	66,7 —	100,0 100,0 8,0
7. Палацкі	93,8 100,0	100,0 33,2	—	65,3 91,6	36,7 60,3	—	50,0 100,0 62,7
8. Эльскі	93,2 76,6	81,8 —	—	5,9 43,6 3,8	16,7 —	—	37,5 85,9 21,4
9. Чачэрскі	88,2 85,1	51,2 —	—	6,0 17,4 6,9	36,0 —	—	93,8 100,0 9,1
10. Мазырскі	87,3 82,9	91,6 12,5	3,7 16,5	63,2 20,8	38,9 106,7	—	100,0 100,0 27,1
11. Старалароскі	86,7 84,4	88,5 10,5	82,4 101,1	44,3 69,8	24,8 100,0	—	100,0 100,0 37,0
12. Дрыноўскі	85,2 64,8	—	65,6 —	30,0 57,2 8,2	99,1 15,7	170,0 66,1	72,9 56,0
13. Вірэзскі	84,3 69,8	68,3 8,0	—	21,8 66,1 72,0	28,3 15,0	50,0 45,0	63,3 15,2
14. Глускі	83,7 82,4	80,4 5,0	—	35,4 73,8 68,3	32,1 —	—	50,0 62,9 12,0
15. Грэскі	83,0 69,1	52,3 76,9	2,3 31,8	83,5 37,3	61,1 29,0	34,5 92,9	100,0 7,7
16. Бешанковіцкі	81,7 80,8	—	4,6 —	23,6 96,9 8,3	92,0 —	—	75,7 78,7 20,0
17. Петрыкоўскі	81,6 81,4	80,2 —	—	4,1 19,6 20,8	21,4 —	—	37,5 62,6 18,9
18. Дубровенскі	81,5 61,9	65,7 36,8	63,6 45,1	71,2 20,1	76,5 100,0	200,0 28,2	100,0 43,4
19. Смаленскі	79,9 69,8	51,5 —	—	42,9 9,5 61,0	—	—	100,0 68,6 26,8
20. Смаленскі	79,4 50,0	82,6 14,4	—	12,5 75,5 70,2	66,9 45,6	22,7	81,3 96,0 55,6
21. Лоеўскі	78,9 78,7	77,1 —	—	16,0 77,9 23,4	32,5 —	—	100,0 15,3
22. Аршанскі	78,9 83,5	43,2 33,2	—	30,0 81,8 60,8	90,7 10,7	—	27,3 99,1 48,0
23. Горакі	78,1 91,6	91,8 5,3	—	22,9 72,3 23,4	51,1 7,5	50,0 89,0	100,0 86,6
24. Добрушскі	78,1 99,2	100,0 35,2	41,5 29,8	49,2 1,9	20,3 —	—	90,6 15,6
25. Асецкі	75,7 73,9	—	—	15,3 43,3 4,0	120,9 —	—	45,7 74,5 67,1
26. Хойніцкі	75,0 61,2	83,8 —	—	14,5 36,0 3,8	78,0 —	—	68,4 63,3 50,6
27. Журавіцкі	74,9 92,9	86,0 13,2	26,4 15,4	59,6 6,7	37,2 —	—	50,5 43,3
28. Багровіцкі	74,5 66,1	82,9 50,6	30,0 61,0	36,8 56,8	19,6 96,7	65,4 79,2	20,0 20,0
29. Ушанскі	74,4 62,8	51,7 7,0	—	39,1 84,0 20,4	72,2 —	—	59,4 96,6 26,7
30. Віцебскі	73,8 75,4	75,6 7,2	—	47,7 81,3 35,3	195,8 15,6	—	56,6 87,3 59,9
31. Прыпяцкі	73,0 80,3	76,8 28,4	—	17,7 35,6 80,2	29,4 —	—	100,0 73,4 32,0
32. Асіпавіцкі	72,2 78,7	74,3 22,8	55,7 57,4	55,5 97,6	29,7 130,0	—	45,8 64,0 28,6
33. Спудскі	71,0 99,7	99,1 39,0	—	46,6 89,7 19,0	28,4 16,2	16,5 87,0	100,0 19,6
34. Нараўляцкі	70,5 98,4	65,5 —	—	18,7 90,0 6,3	31,8 —	—	41,2 46,3 50,0
35. Жлобінскі	70,2 74,9	89,3 7,1	3,4 16,1	64,8 11,4	43,3 —	—	57,7 68,4 29,5
36. Лельчынскі	69,8 59,5	96,9 15,7	13,7 27,3	58,1 0,7	114,5 34,8	—	66,1 93,5 66,6
37. Нарынскі	69,4 72,8	65,0 —	—	17,1 49,8 6,3	21,9 —	—	43,8 91,4 19,2
38. Рагачоўскі	69,0 81,6	73,1 51,1	5,0 21,1	47,5 34,1	50,8 3,8	52,2	61,8 65,5 22,7
39. Гомельскі	68,3 66,5	67,2 7,8	5,2 20,6	48,7 25,1	45,4 —	—	30,8 100,0 29,8
40. Шклоўскі	66,9 81,2	79,6 6,1	30,2 14,3	35,1 20,9	32,0 10,0	80,0 37,4	97,8 18,9
41. Магілёўскі	65,7 69,5	61,2 —	—	23,3 43,4 15,4	41,8 —	—	41,2 10,0 35,7
42. Свіслацкі	64,8 52,8	56,4 14,6	—	19,8 40,0 52,8	37,3 —	—	89,2 33,3
43. Шчучынскі	64,0 55,7	54,0 58,6	—	22,6 81,0 66,2	31,8 —	—	65,0 100,0 25,7
44. Вагушанскі	62,8 79,1	71,8 —	—	17,2 66,3 17,7	59,0 10,0	—	100,0 49,2 26,1
45. Камянецкі	62,7 85,7	100,0 —	—	6,4 10,3 2,5	26,9 —	—	100,0 12,1
46. Капаткевіцкі	62,4 87,6	70,6 —	—	2,5 22,0 67,6	28,6 9,6	—	84,1 14,0
47. Валынскі	60,8 71,8	70,3 20,8	9,8 14,0	43,4 28,8	49,8 10,2	—	66,7 87,8 12,0
48. Барысаўскі	60,8 55,1	59,8 49,6	—	31,9 107,3 46,1	49,9 20,9	—	42,3 97,3 40,5
49. Жыткавіцкі	60,7 46,9	77,4 —	—	100,0 5,5 18,4	—	—	55,0 95,7 2,7
50. Брунскі	60,1 72,5	91,9 82,7	—	52,9 71,7 24,2	19,0 49,3	—	52,2 92,2 25,0
51. Халонскі	59,5 73,7	90,8 97,9	32,8 14,8	31,6 3,8	65,0 —	—	52,2 92,2 25,0
52. Дзяржынскі	59,5 94,6	96,6 8,9	9,0 16,9	29,7 65,1	25,6 —	—	90,0 26,2 93,2
53. Галачыньскі	59,4 64,6	69,2 23,8	3,7 9,0	31,9 30,5	53,5 34,1	25,7 50,0	95,3 10,6
54. Церахавіцкі	59,2 82						

ПЕРАГОРТВАЮЧЫ АРХІВ...

1 студзеня 1917 года. Мільёны гніць у агонах, работчы галадаюць, але расійская буржуазія веселіцца. Яна сустракае свой апошні новы год...

Цэнтральнае месца першай оторочки нежодзіла думара газетны «Мінскі голас» запамінае тагачасны аб'ём. Гародні тэатр стварае «Маленькія шокадзіны»...

Прада, на веселлі-шмары. Гэта вымучан прэзэнт і сам буржуазны псека ў новагоднім перадаванні артыкула:

«Сярод бліжэйшых нашых плянаў многа смель, для якіх паваліцца на «новым часце» дэда ці на прагучы іранічна».

Аўтар артыкула нічым дамагчыся не можа:

«У басодні нашым дэмагчыі іхня роскві, паждаем ім усялякага. Уопыным сёння ачы раа, што паждаем ваіны м'ясам у іна вышэйшай прада, у іна ошчэтных гістарычных ідеалах».

У гэты дзень у іна «святшчэных дэдаў» работчы і ошыне ў салдацкіх пашках п'яну ад імажынай штэкавай атакі ў Рыжскім раёне, ад наветранай самбардыроўкі пад...

ЗА РУБЖОМ

ПАДАПЛЁКА ЯПОНА-МАНЧЖУРСКИХ ПРАВАКАЦЫЙ

ШАНХАЙ, 2 студзеня. (БЕЛТА). Заявы, зробленыя тут некаторымі адказнымі прадстаўнікамі японскага ўрада, прывіраюць новае світло на нядаўна справакаваная японска-манчжурскім камандаваннем індцыдэнт на граніцы Вяшэйшай Манголіі (МНР). Азначаныя прадстаўнікі японскага ўрада зусім шчыльна гавораць, што індцыдэнт на гэты раз зусім не выклікаў імяненне дабіцца ўсталявання дыпламатычных адносін са Вяшэйшай Манголіяй, а наогулам не мекжаванні.

ЯПОНА-ГЕРМАНСКИЕ ВАЕННЫЕ ПЕРАГАВОРЫ

ПРАГА, 1 студзеня. (ТАСС). Усе чэхаславацкія газеты падрабязна публікуюць паведамленне з Лондана аб германа-японскіх перагаворах па новаду заключэння ваеннага саюза. Газеты змяшчаюць гэта паведамленне пад загалоўкам: «Ваенная кааперацыя супроць Саюза Саюза», «Гітлер вядзе перагаворы аб сакрэтным ваенным блоку супроць СССР, спадчынацы на наўнась Англіі» і т. д.

ВАЙНА У АБІСІНІ

ВАРВАРСКИЕ ДЗЕЯННІ ІТАЛЬЯНСКОЙ АВІАЦЫ

АЛІС-АБЕБА, 2 студзеня. (БЕЛТА). Сёння ноччу атрыман тэлеграма ад раса Дэста аб тым, што саміцой 30 снежня 12 італьянскіх самалётаў кружыліся над разамшчэнем абісінскіх войск і вдалі лётчыкі, падпісаныя генералам Грыпціні:

ЗВЫЧАЙ ПАУДНЁВА-АМЕРЫКАНСКОЙ ДЫПЛАМАТЫ

ЖЭНЕВА, 2 студзеня. (БЕЛТА). Тут атрыман весткі, што Бразілія свай патрававае разіваў адносінаў паміж Уругуае і СССР суправаджае парозаў спынення аховы бразільска-уругуацкай граніцы. На мове дыпламатычнай пауднёва-амерыканскіх краін гэта азначае, што бразільскі ўрад праграў садыянічаць палітычным праціўнікам імпэрыяліста прэзідэнта Уругуаа Тэра і арганізацыі паўстання супроць яго і ў савазанні паўстанцаў зброй.

У АГІПАЛЕТ

Утора ў 11 гадзін 38 мінут на аэрадроме менскага аэракуба дан старт звыну самалётаў агітэкадарыі імя Манюса. Горага Звыно вылетела ў аэродром па прахмысловых раіах ВССР на маршпунктах: Дуброўна — Якаўлевічы — Быхаў — Асіманчы — Вабруўск — Гомель — Віцебск — Барысаў.

У ДУБРОЎНЕ

ДУБРОЎНА, 3 студзеня. (Мер. «Звязды» на барту самалёта агітэкадарыі імя Горнага). Сёння ў 16 гадзін 45 мінут звыно самалётаў агітэкадарыі імя Горнага спыніліся ў Дуброўне на рабне. Рабочыя фабрыкі «Дзятроўскія мануфактура» арганізавалі сустрэчу агітэкадарыі. Пасля кароткага мітынгу ў фабрычнай сталюбі была палажана таварыская вятара стаханавуў фабрыкі разам з акінажам агітэкадарыі.

НОВЫ РЭКОРД СТАХАНАУЦАУ-ЛЕСАРУБАЎ

БЯЛЫНІЧЫ. (Па тэлеграфу). 31 снежня лесарубы Бялыніцкага лесрамагаса Шык Осін і Ляно Федар за 8 гадзін загатавілі 171,6 кубаметраў хвойнага будматэрыялу — 1226 проц. нормы. Шык і Ляно зарабілі 96 руб. 87 кап.

ЗАКОНЧЫЛ РАМОНТ ТРАКТАРАЎ

СЛУЦК, 3 студзеня. (Мер. «Звязды»). Старобінская і Капыльскія МТС 28 і 30 снежня закончылі рамонт трактараў. Рагортваіаіа рамонт сельскагаспадарчых інвентару і машынаў. Капыльскія МТС адрамантавала ўжо 80 плугоў і 3 сьцялка.

ВЕСЕЛА СУСТРЭЛА КРАІНА 1936 год

НОВАГОДНЯЯ АЛІМПІАДА КАЛГАСНАЙ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

ЛЭЗНА, 3 студзеня. (БЕЛТА). І 2 студзеня ў памяшканні кіноатра адбылася новагодняя алімпіада калгаснай мастацкай самадзейнасці. Калі 500 музыкаў, танцораў, спявакаў і дэкамацараў прадеманстравалі вялікае багацце талентаў калгаснай рэсі.

ЗНІЖЭННЕ ЦЭН У СТАЛОВАХ І РЕСТАРАНАХ

3 і 4 студзеня г. г. цэны на ўсе стравы ў сталовых і рэстаранах зніжаны на 10 процантаў. Таксама зніжаны цэны на ўласныя кандыперскія вырабы рэстаранаў і сталовых і прахадзальнічых напіткі, якімі яны гандлююць.

ПАСЯДЖЭННЕ ВУЧОНАГА СОВЕТА УСЕСАЮЗНАГА БАЛОТНАГА ІНСТЫТУТА

2 студзеня адкрылася пасяджэнне вучонага савета Усеаюзнага навукова-даследчага інстытута балотнай гаспадарыі ў Менску. Совет заслухаў справаздачы аб навуковай рабоце Кіраўскай і Маскоўскай вочч-

ПРЭМІРАВАННЕ ПЕРАДАВІКОЎ ІЛЬЮПЕНЬКАЗАГАТОВАК

У сувязі з паспяховым і дэтэрмінэвым выкананнем плана загатовак ільну і пшанкі Камітат на загатоўках сельскагаспадарчых прадуктаў пры СНК СССР прэміявалі ўнаўнаважанага камітэта па ВССР тав. Гваздзюка 1.500 руб., намесніка ўнаўнаважанага тав. Турчына 1.000 руб., кіраўніка Беларускай канторы «Заготлён» т. Ванюскага 1.500 руб. і

ПРЫВІТАННІ З НОВЫМ ГОДАМ

У звычайны дзень праз менскі тэлеграф праходзіць у сярэднім 7,5 тыс. тэлеграм. У ноч на новы год і за дзень 1 студзеня тэлеграф прапусціў 9.050 тэлеграм. Толькі ў Менск на імя розных асоб з усіх канцоў Саюза паступіла 600 тэлеграм з прывітаннямі з новым годам, а праз менскі тэлеграфічны вузел у розныя пункты рэспублікі і Саюза былі адпрашаны 1.300 прывітальных тэлеграм.

ПАДАРУНКІ ДЗЕЦЯМ

БАРЫСАЎ, 2 студзеня. (Мер. «Звязды»). Напярэды новага года лас прадпрыемстваў Барысава абылі вечары стаханавуў. У школах, дзіцячых садах і дачках былі наладжаны іны. 2 тысячы дзяцей атрымалі новагоднія падарункі. Стаханавуў лесазавода імя Молатава падарыў Дому мастацкага выхавання дзіцячій пінае.

ДОМ КАЛГАСНЫХ РЭБЯТ У БОРТНІКАХ

БАВРУЙСК, 3 студзеня. (Мер. «Звязды»). У калгасе «Чырвоны партызан», Бортніцкаўскага сельсавета, на новы год ажыўся дом калгасных рэбят. Дзеці калгаснікаў — вучні Бортніцкаўскай школы весела адсвяткавалі сустрэчу новага года і адкрыццё свайго дома. Быў пастаўлен спектакль, выступіў хор, прадэманстравалі гульні. Пры доме арганізавалі драматычны гурток, боць бібліятэка, радзіётэатрык, спартыўны прыклад.



Анцібронак Маня Голуб, вучанца 42 школы першага класа, атрымала новагодні падарунак. Фото КАШІНСКАГА.

ЗДАРЭННІ

* Значыны недагляд, 30 снежня 1935 года ў 12 гадзін дня ў навукова-ліжскай больніцы па недаглядку дзяржжурэта фельчара Голуба і санітаркі Барыўкі хворы на запаленне лёгкіх калгаснік Пятроўскі Язеп у часе прампаду бейаў гарачы прызваў азіно палаткі, выкачыў на вуліцу, пабег у раку і ўтануў. Вядзедца следства.

КОРАТКА

* Пераходны чырвоны сцяг ЦК саюза запаніавай і фанэрнай прамысловасці і Галоўнічпрама атрымала барысаўскага запалкава фабрыка імя Кірава за выдатныя поспехі ў амыканні вытворчай праграмы 1935 года.

ПАВЕДАМЛЕННЕ КПК

Партгалеія КПК просіць т. Абрамэвіча А. А. (член КПК(б)В, Вярэньскага раёна, з'явіцца ў ПК (Менск, дом ЦК КП(б)В, пакой № 32), або паведаміць свой адрас, месца жыхарства і працы.

ІНСТЫТУТ МАСАВАГА ЗАВОЧНАГА НАВУЧАЮЧА ПАРТАКТЫВА

СЛУХАЙЦЕ РАДІАВЕЛЕНЦІ! ПАРТВУЧОБЫ У СТУДЗЕНІ 1935 г. ПРАЗ МЕНСКІЮ РАДІОСТАНЦЫЮ РВ-10. ЧАС ПЕРАДАЧЫ — 3 19 г. 30 м. ДА 20 г. 30 м. АПРАЧА ЛЕНЦЫІ ПА ГІСТОРЫІ ВКП(б) ДЛЯ ЗАВОЧНАКА ПАРТВУЧОБЫ, ЯКІЯ ПЕРАДАЮЦА 10, 11, 12, 15, 16 і 17-га ЧЫСЛА, 3 13 ГАДЗ. 00 м. ДА 14 ГАДЗ. 00 м.

КУРОРТЫ ПРАЦОЎНЫМ

Беларуская курортная кантора «ВОК» прыступіла да размеркавання санаторных пуцьёвак і куроўнак на курорты Крыма, Каўказа і Украіны на першад студзень—красавік 1936 г.

КАЛЭКТЫЎ РАБОТНІКАЎ ІМЗО

Калектыў работнікаў ІМЗО пры ЦК КП(б)В выражае сваё глыбокае спачуванне супрацоўніцы Іакутска тав. Кнушэвіцкай М. Ф.

ВОПЫТНАЯ САНАТАР-МА ДЫНІСТКА ШУКАЕ РАБОТЫ

Званіць па тел. 22-839 з 2 да 4 г. дня.

Новое дасягненне савецкай кінематаграфіі на экране гукавога кінозатра «ПРОЛЕТАРЫ Й» (АМЕРЫКАНСКІ ГУКАВЫ ФІЛЬМ НА РУСКОЙ МОВЕ па раману Герберта Уэльса ЧАЛАВЕК-НЕВІДЗІМКА Сёння з 12 гадз. дня папярэдня продаж білетаў

Першы Беларускі дзяржаўны тэатр БДТ-1. Сёння, 4 студзеня, КАНЕЦ ДРУЖБЫ. Пачатак у 8 г. веч. Гітэты прадаюцца ў 1 час «гавота».

Памяшканне Клуба металістаў (вул. Кірава, 12, тел. 25-384). Спектаклі СМАЛЕНСКАГА АБЛАСНОГА ТЭАТРА МУЗЫКАМЕДЫ. Сёння, 4 студзеня, «РОЗ-МАРІ».

Інстытут масавага заводнага навучаюча партактыва пры ЦК КП(б)В. СЛУХАЙЦЕ РАДІАВЕЛЕНЦІ! ПАРТВУЧОБЫ У СТУДЗЕНІ 1935 г. ПРАЗ МЕНСКІЮ РАДІОСТАНЦЫЮ РВ-10.

Гукавы кінозатра «ПРОЛЕТАРЫЙ». Гукавы мастацкі фільм ЗАЛАТОЕ ВОЗЕРА.

Гукавы кінозатра «Інтэрнацыянал». Гукавы мастацкі фільм ГРАНІЦА «СТАРОЕ ДУДЗІНА».

Кіно «СПАРТА». Выдатны фільм «Пудзіна ў жыццё» (намы варыянт).

ПРЫ САРДЭЧНАЙ АСТМЕ, ПРЫ ГРУДНОЙ ЖАБЕ І ПРЫ СТРОМЛЕНАСЦІ САРДЭЧНАЙ МЫШЦЫ ПРЫМІНЯЕЦА МІОЛЬ. У кроплях для ўнутранага ўжывання і амулах для падокурных ўпрыкаванняў (мускульны экстракт).

Калектыў работнікаў ІМЗО пры ЦК КП(б)В выражае сваё глыбокае спачуванне супрацоўніцы Іакутска тав. Кнушэвіцкай М. Ф.

Калектыў супрацоўнікаў Дома вучоных выкавае спачуванне Самюну Янаўевічу ЮДОВІЧУ з прычыны смерці яго БАЦЬКІ.